



ПАМІЖ НАРВАЙ І БУГАМ...

У артыкуле „Украінскі рух паміж Бугам і Нарвай“ К. Расійскага („Kurier Podlaski“, № 15 (1989) закрануты некаторыя пра-блемы фарміравання нацыянальной свядомасці праваслаўнага насельніцтва Беласточчыны, а перш за ўсё на землях між Бугам і Нарвай, дзе дамінуе „га-ворка, маючая ўласцівасці ўкраінскай мовы“, і дзе нацыянальная свядомасць праваслаўнага насельніцтва ўсё яшчэ слаба ўмацавана, а то і зусім неакрэслена.

Для даволі шырокага ўжо ўмацавання на гэтай тэрыторый беларускай нацыянальнай свядомасці рашаючае значэнне ме-ла дзейнасць КПЗБ, „Грамады“ і факт прыналежнасці яе ў 1939-1941 гадах да БССР, а так-сама, калі спасылана на даў-нейшую гісторыю — прыналежнасць Падляшскага ваяводства перад Люблинскай уній да Вялі-кага княства Літоўскага, боль-шасць насельніцтва якога скла-далі беларусы і ў якім беларус-ская мова была мовай дзяржаў-най. Пасля уніі і потым, пасля падзелаў Рэчыпаспалітай, пра-сласлаўная (і уніяцкая) частка Пад-ляшши мела пяту да Беларусі (або Заходній Беларусі), была яе заходнім рубяжом.

З двух галоўных фактараў, фарміруючых нацыюно (мова і гіс-торыя) тэктоніка рашуча свед-чышь аб беларускасці праваслаўнага насельніцтва зямель між Бугам і Нарвай. Таксама тэры-тарыяльныя і эканамічныя вузы былі і ёсць больш моцныя з Бе-ларуссю, чым з Украінай.

А ўсё ж гістарычная суполь-насць гэтай зямлі з Беларуссю не ўмацавана дастаткова ў свядомасці праваслаўнага насель-ніцтва. У далёкім і блізкім мі-нульным зроблена вельмі многа, каб пазбавіць беларусаў іх праў-дзівай гісторыі. Толькі цяпер, у

час перабудовы, сітуацыя ў гэ-тым аспекте можа падешыцца. Цяпер можа дайсі да большага голасу моўны фактар фар-міравання нацыянальной свядо-масці. І хоць у мінулым, напрыклад, у даваенны перыяд даволі экспансіўны украінскі нацыянальны рух не мог па-хваліша на гэтых землях ніякі-мі дасягненнімі, дык цяпер факт утварэння пяці ўжо турт-коў УГКТ гаворыць аб новай нацыянальной сітуацыі.

Паколькі не ўсе праваслаўныя ўжо вызначылі сібе як палякаў або беларусаў, той, хто самавы-значаецца цяпер як украінец, не заўсёды выракаецца беларускас-ці (ці иядайна набытай польскас-ці). Але і так бывае. Прывночы права кожнага на нацыяналь-нае самавызначэнне, ніякіх учынкаў людзей у гэтай галіне нельга апэньваць адмоўна! Для мяне ўсё ж найболыш перакон-ваючымі застаюцца гістарычныя вузы Падляшши з Вялікім княствам Літоўскім (читай: Бе-ларуска-літоўскім), нягледзячы на ранейшую валынскую іх ка-ланізацію і кароткую сувязь з Галіцкай Руссю і Уладзімірскім княствам.

Беларуска-украінскае спабор-ніцтва на гэтых землях мае дру-гараднае значэнне, паколькі га-лоўным працэсам з'яўляеша тут добраахвотная паланізацыя, за якой і побач з якой будзе ісп-каталіцызацыя. Услед за гэтым царква пераходзіць з рускай мовы ўсё часней на польскую якай, дарэчы, становіща блі-жэйшай і веруючым беларусам і ўкраінцам. У супрацьлегласць каталіцызму, які ў Беларусі адыграў важную ролю ў палані-зацыі беларусаў-католікаў, пра-сласлаўная царква ў Польшчы не адыгрывае, на жаль, значайні ролі нават у нацыянальным усведамленні праваслаўнага на-сельніцтва ўсходнеславянскага паходжання, для якога натуральным працэсам павінен быць выбар беларускай або ўкраін-ской нацыянальнасці.

А. Л.